




Паляўнічыя хаткі і хаткі рыбака Глыбоцкага раёна

Фота	Адрас	Характарыстыка аб'екта	Кантактная інфармацыя
	Глыбоцкі раён, в. Гаркушы, вул. Паляўнічая / 1	2 ўтульныя бярвеністыя хаткі на 4 і на 8 чалавек. У хатках з драўляным інтэр'ерам ёсць ацяпленне, бесперабойна падаецца гарачая і халодная вада ў санвузлы і душавыя. Домікі аснашчаны сучаснымі кухнямі з неабходным посудам і тэхнікай (халадзільнік, пліта, мікрахвалевая печ). Таксама на тэрыторыі размешчана альтанка са сталом, разлічаная на 10-12 адпачывальнікаў з зонай барбекю, банкетная зала (да 30 чалавек) для ўрачыстых мерапрыемстваў і застолляў, і, вядома, лазня. Знатакі гульні ў більярд змогуць прыемна правесці вечар у більярдавым зале. Памяшканне для раздзелкі дзічыны, вальер для жывёл, абсталявана месца для вогнішча, стаянка для аўтамабіляў (на 4 машыны). Побач з паляўнічым комплексам размешчаны вальер, у якім разводзяць аленяў	Уласнік: ДЛГУ «Глыбоцкі доследны лясгас» Тэлефоны: (8 02156) 5 61 85; (8 02156) 5 61 54; (МТС) (+375 33) 336 80 45 Сайт: http://leshoz-glubokoe.ru/ E-mail: glubforest@tut.by
			
			



*Глыбоцкі раён,
в. Нарушова*

3-х хаткі агульнай умяшчальнасцю 15 чалавек.

Домік № 1. Двухпавярховы драўляны дом - 4 пакоя на 8 спальных месцаў.

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана кухня, гасцёўня, санвузел, душ, гарачае і халоднае водазабеспячэнне.

Домік № 2. Двухпавярховы драўляны дом - 4 пакоя на 7 спальных месцаў.

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана кухня, гасцёўня, санвузел, душ, гарачае і халоднае водазабеспячэнне.

Домік № 3. Двухпавярховы драўляны дом - 4 пакоя на 8 спальных месцаў.

Ацяпленне пячное. У доме абсталявана кухня, гасцёўня, санвузел, душ, гарачае і халоднае водазабеспячэнне.

На тэрыторыі маецца лазня, дзве альтанкі, мангал, аўтастаянка

Уласнік: ТАА «Старт» г. Мінск

Тэлефоны:

+375 17 509 96 99

+37529 658 87 97

+37529 660 44 46

E-mail: startbel@mail.ru



*Глыбоцкі раён,
в. Каралевічы*

Двухпавярховы цагляны дом – 12 пакояў на 24 спальных месцы. Цэнтральнае ацяпленне. У доме паляўнічага маецца ўсё неабходнае, каб людзі адчувалі сябе ўтульна і камфортна: абсталявана кухня, гасцёўня, камін, тэлевізар, бильярд, санвузел, гарачае і халоднае водазабеспячэнне. Летняя веранда на 20 чалавек, месца для прыгатавання шашлыка. На тэрыторыі маецца сауна, руская лазня на дровах з пакоем адпачынку, альтанка, аўтастаянка.

Уласнік: ТАА «Старт» г. Мінск

Тэлефоны:

+375 17 509 96 99

+37529 658 87 97

+37529 660 44 46

E-mail: startbel@mail.ru

Актыўны адпачынак: снегоходы,
більярд, квадрацыклы, паляванне,
рыбалка.

Адпачынак: конныя прагулкі, экскурсіі,
караоке

Глыбоцкі раён,
в. Чачалі,
вул. Азёрная, д. 1Б

Домік рыбака з альтанкай, у якім ёсць
тры пакоі і гасцёўня для кампаніі з 8-10
чалавек, а таксама тэлевізар, міні-кухня
і ванны пакой.

На тэрыторыі маецца сауна, альтанка,
мангал.

У 100 метрах ад будынка базы
знаходзіцца возера Чачалі, плошчай 53
га, карасёва-лінёвага класа.

Можна ўзяць у пракат катэры, лодкі,
катамараны.

Для рыбакоў створана Карта рыбалова з
пералікам бліжэйшых азёр і ўлову!
Рыбалка бясплатная ў любы час года!

Уласнік: УПП «Глыбоцкі
МКК»

Тэлефоны:

+37529 514 08 28

+37544 750 93 44

+37529 511 53 59

+37533 631 46 35

+37544 715 77 32

+37529 757 36 96

Е-mail:

checheli@checheli.by

Сайт: <http://checheli.by/>

